



ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Аляксандр ЛУКАШЭНКА: «Беларусь гатова актыўна развіваць супрацоўніцтва з Яраслаўскай вобласцю»

Беларусь гатова актыўна развіваць гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва з Яраслаўскай вобласцю Расійскай Федэрацыі. Аб гэтым заявіў Прэзідэнт краіны Аляксандр Лукашэнка 18 снежня на сустрэчы з губернатарам расійскага рэгіёну Анатолем Лісіцыным.

Па выніках 2005 года ўзаемны тавараабарот Беларусі і Яраслаўскай вобласці перасягнуў \$240 млн. «Але гэта не наш узровень — мы гатовы да большага», — падкрэсліў Прэзідэнт.

Кіраўнік дзяржавы высока ацаніў перспектывы ўзаемадзеяння Беларусі і Яраслаўскай вобласці, асабліва ў такой высокатэхналагічнай галіне, як аўтамабілебудаванне. Канкурэнцыя ў гэтай сферы нарастае, у сувязі з чым Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў: «Нам ні ў

якім выпадку нельга страціць нашы агульныя рынкі, у тым ліку ў Расійскай Федэрацыі». Паводле яго слоў, дыялягічны аўтамабілебудаванне — адзін з лакаматываў развіцця дубубакогага супрацоўніцтва з Яраслаўскай вобласцю. Але сёння ёсць планы па ўзаемадзеянню і ў іншых галінах, напрыклад, у будаўніцтве. Як падкрэсліў Анатоль Лісіцын, Яраслаўская вобласць зацкаўлена ў набывцці для па-траб будаўнічай галіны каля 3,5 тыс. тон беларускага цэменту штомесяц. Анатоль Лісіцын выказаў спадзяванне, што ў пытанні ўстанавлення цэны на расійскі газ для нашай краіны «разумныя санс, нарэшце, перамога і будзе названа пры-мальная для Беларусі цэна».

Паводле паведамленняў прэс-службы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і БЕЛТА.

Уладзімір Пуцін падпісаў закон аб ратыфікацыі дагавора з Беларуссю аб сацзабеспячэнні

Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін падпісаў Федэральны закон «Аб ратыфікацыі Дагавора паміж Расійскай Федэрацыяй і Рэспублікай Беларусь аб супрацоўніцтве ў галіне сацыяльнага забеспячэння». Аб гэтым сёння карэспандэнту БЕЛТА паведалі ў прэс-службе Крамля. Дакумент ужо ратэрыфікаваны беларускім бокам. Дагавор уступіў у сілу праз 30 дзён паля працэдуры абмену ратыфікацыйнымі граматамі. Дакумент накіраваны на забеспячэнне роўных правоў грамадзян Беларусі і Расіі ў сферы сацыяльнага забеспячэння. Ён дае магчымасць вырашыць пытанні выплаты працоўных пенсій па ўзросце, па інваліднасці, у выпадку страчкі кміцеля, за выслугу гадоў і сацыяльных пенсій, а таксама дапамог па часовай непрацаздольнасці і малярнаму, па беспрацоўю, у выпадку працоўнага калецтва і прафесійнага захавання, дапамог для сям'і з дзецьмі, дапамог па паханаванні. Дагавор рогіное выплаты страхавых уносаў на абавязковае дзяржаўнае сацыяльнае страхаванне. Рэалізацыя яго палажэнняў дае магчымасць ахвіцывіць бесперапынны працэс выплаты назначаных пенсій у выпадку міграцыі пенсіянераў у межах Саюзнай дзяржавы.

Прэзідэнт Беларусі лічыць неабходным павысіць якасць законапраектаў

Фармулёўкі беларускіх законаў павінны быць максімальна дакладнымі і змяшчаць мінімум адся-лальных нормаў. Аб гэтым заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы са старшынёй Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу па міжнародных справах і нацыянальнай блспецы Мікалаем Чаргінец.

Аляксандр Лукашэнка абмеркаваў з сенатарам п-танні ўдасканалення законодаўчага працэсу і павышэн-ня якасці законапраектаў.

Як адзначыў Прэзідэнт, усе законапраекты павінны строга адпавядаць Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Аляксандр Лукашэнка таксама выказаў думку, што калі праект закона хоць у чымсьці супярэчыць Канстытуцыі або інтарэсам краіны, то яго трэба безумоўна адхіліць і затым удасканалваць згодна з устаноўленай працэ-дурай. Паводле слоў Мікалая Чаргінца, у Савета Рэспублікі «наладжана нармальнае ўзаемадзеянне з Пала-тай прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу». Разам з тым ён адзначыў нягэнасны пэўных праблемных момантаў у рабоце законодаўцаў. Мікалай Чаргінец расказаў кіраў-ніку дзяржавы аб удзеле беларускіх парламентарыяў ў дзейнасці Генеральнага Асамблеі ААН. Сенатар паведа-міў таксама аб выніках сустрэчы з прадстаўнікамі гра-мадскасі і рэдактарамі шэрагу газет ЗША. Паводле слоў Мікалая Чаргінца, цікавае да Бела-русі ў Злучаных Штатах адчувацьна ўзрастае, асабліва

«ПРАСЦЕЙ ВЫБРАЦЬ ЖОНКУ, ЧЫМ ГАЗЕТУ!»



Адным з бяспрэчных плюсаў нашай прэс-сіі з'яўляецца магчымасць знаёміцца з новымі цікавымі людзьмі. Практыка паказала, што такіх многа сярод нашых падпісчыкаў. У Мастоўскай раёне выйграны халадзільнік чаканья насельніцтва ў банкаўскай сістэме складалі ўклады ў замеж-най валюце, то на 1 снежня 2006 года доля даўгатараміновах дпазі-таў, так, дпазіты на тэрмін звыш года склалі ў студзені—ліста-падзе 2006 года амаль удвая пера-высілі тэмпы росту ўкладаў у за-межнай валюце. У выніку, калі да 2004 года асноўную частку сродка-ўк насельніцтва ў банкаўскай сістэме складалі ўклады ў замеж-най валюце, то на 1 снежня 2006 года доля беларускіх рублёў у агульнай аб'ёме ўкладаў на-сельніцтва складае ўжо каля 70 працэнтаў.

Крэдыты будуюць таннець...

Зніжэнню працэнтных ставак па спажывецкіх кредытах будзе садзейнічаць у тым ліку і высокая канкурэнцыя на гэтым рынку

На пытанні карэспандэнта «Звязды» адказвае першы намеснік старшыні Праўлення Нацыянальнага банка Беларусі Юрый АЛЫМАЎ.

— Юрый Міхайлавіч, сёлетня ў Беларусі захоўваецца тэндэнцыя да стабілізацыі аб-меннага курсу беларускага рубля на фоне замаруджвання інфляцыйных працэсаў. Як гэта адбілася на магчымасцях банкаўскай сістэмы рэспублікі? Ці змяніліся ў гэтай сувязі прыярытэты насельніцтва ў зберажэнні сваіх сродкаў?

— Сапраўды, на працягу 2006 года, як і ў апошнія гады, курса-вая палітыка паслядоўна забя-печвала знешнюю ўстойлівасць грашовай адзінкі нашай краіны. Так, афіцыйны курс беларускага рубля да долара ЗША за 11 ме-сяцаў умацаваўся на 0,6 працэн-та, а фактычны — на 1,2 працэн-та. Пры гэтым дынаміка курса, што складалася ў гэтым годзе, забя-спечана аб'ектыўнымі фактарамі. Разам з дзейснай рэалізацыяй мераў грашова-кредытнай палі-тыкі стабільнасць курса нацыя-нальнай валюты абумоўлена ўстойлівым ростам аб'ёму вы-творчасці, прытокам валютнай вы-ручкі беларускіх прадпрыем-стваў ад рэалізацыі тавараў і па-слуг на замежных рынках. Эфек-тыўна працаваў унутраны валют-ны рынак.

Таксама мэтазгодна адзна-чыць, што стабільнасць курса бе-ларускага рубля з'яўляецца ад-ной з істотных праддасягак зама-руджвання інфляцыі, якое пра-

шыраць маштабы працы, інвес-ціраваць сродкі ў абнаўленне вы-творчасці, павялічваць аплату працы і пералічэнні ў дзяржаўны бюджэт для выплаты пенсій, да-памог, стывендыі. Для грама-дзян краіны стабільнасць цен стварае магчымасць захоўваць і павялічваць свае зберажэнні, на-копліваць сродкі на куплю тавар-аў высокай якасці. Гэта дазва-ляе банкаўскай сістэме нароч-ваць рэсурсы і павялічваць аб-ём сродкаў, якія прыцягваюцца на працяглая тэрміны. У выніку павышаецца здольнасць банкаў падтрымліваць кредытны развіц-цё эканомікі і ўдзельнічаць у вы-рашэнні задач сацыяльнай палі-тыкі.

Аб тым, які крок уперад зроб-лены банкаўскай сістэмай ў 2006 годзе, можна меркаваць па тэм-пах росту яе рэсурснай базы і маштабах градытавання. Рэсур-сы банкаў за студзень—кастрыч-нік 2006 года павялічыліся на 6,4 трлн рублёў, або амаль на трыць, і на 1 лістапада гэтага года скла-лі 26,9 трлн рублёў. Паказчык, які дазваляе ацаніць значэнне бан-каўскай сістэмы ў эканоміцы — адносныя рэсурсы банкаў да ВУП краіны. За 10 месяцаў гэта-га года яны павялічыліся з 32,2 да 35,7 працэнта, а гэта азначае, што ўклад банкаўскай сістэмы ў сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі становіцца ўсё больш важкім.

Адпаведна растуць і аб'ёмы кредытавання. Банкаўская сістэ-ма поўнаасцю задавальняе попыт прадпрыемстваў і насельніцтва на кредыты. За студзень—кастрыч-нік 2006 года банк выдалі кре-дытаў на суму 26 трлн рублёў, што на 36,7 працэнта, або на 7 трлн рублёў больш, чым у такім жа перыядзе 2005 года.

Атрымалі таксама працяг сё-летня і станоўчыя тэндэнцыі ў частцы павышэння надзейнасці банкаў і паляпшэння якасці іх працы. Умацаванне пазіцыі бан-каў у эканоміцы краіны спрыяе росту іх аўтарытэту на міжнарод-най арэне. Павялічваецца коль-касць банкаў Беларусі, які пры-своены міжнароднага крэдытнага рэйтынгу, а, значыць, гэтыя банк і атрымалі магчымасць стаць па-ўнараўнымі ўдзельніцамі сусвет-ных фінансавых рынкаў. Сёння такіх банкаў у нас пяць, і іх коль-касць па меры умацавання нацы-янальнай банкаўскай сістэмы будзе расці.

Пазітыўныя працэсы ў развіц-ці банкаўскай сістэмы цесна зв'яз-аны са змяненнем, які адбыва-юцца ў падыходах насельніцтва да ажыццяўлення зберажэнняў. Вылучу асноўныя моманты.

Перш за ўсё, для гэтага года, на аснове названых тамей ста-ноўчых зрухаў у эканоміцы, стаў характэрным хуткі рост ўкладаў насельніцтва. За студзень—ліс-тапад 2006 года аб'ём прыцягну-тых банкамі сродкаў фізічных ас-об у пераэрліку на нацыя-нальную валюту павялічыўся на 2,1 трлн рублёў, або на 38,4 пра-

ДА ВЕДАМА ЧЛЕНАЎ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
20 снежня 2006 г. у 10.00 у зале пасяджэнняў Савета Рэспублікі (вул. Чырвонаярмейская, 4) адбудзецца заключнае пася-дженне пятай сесіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

ЦЯПЛО АДСТУПІЦЬ І ЗНОЎ ВЕРНЕЦЦА
Па падліках сіноптыкаў, у бліжэйшыя дні да нас завітае халаднае надвор'е.

Як паведалі карэспандэнту «Звязды» галоўны сіноптык Рэспубліканскага гідрометцэнтра Воляга Фядотава, сёння паўночна-заходнія ветры «прыгоняць» да нас больш халаднае паветра з боку Скандынаўскага паўвострава. Менавіта таму ў сярэдзі ў многіх раёнах пройдзе снег і мокры снег. Уначы падмарозіць да мінус 2–8 градусаў, а месцамі па Магілёўскай і на ўсходзе Віцебскай абласці — да мінус 10 градусаў. На дарогах галадзедзіца. Дзённая тэмпература 20 снежня складзе ад 0 да 6 мароза, а ў заходняй частцы краіны — да плюс 2 градусаў. Ад-нак ужо ў другой палове тыдня зноў умоўніцца ўплыв атлантычных цик-лонаў. Снег і мокры снег зменіцца дажджом. Месцамі чакаецца туман і галадэд. Тэмпературы фон пач-не павялічвацца. Бліжэй да выхад-ных тэмпература паветра ўначы ста-не вагацца ад мінус 3 да плюс 3 гра-дусаў, а ўдзень — да 6 цяпла.

Саргей КУРКАЧ.

10-гадовы юбілей адзначаць 20 снежня 2006 года Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь

Як паведалі прэс-служба Палаты прадстаўнікоў, у гэты дзень пасля заключнага пленарнага пасяджэння пятай сесіі Палаты прадстаўнікоў трэцяга склікання ў Авальнай зале адбудзецца ўрачыстае пасяджэнне, прысвечанае гэтай падзеі.

Ва ўрачыстым пасяджэнні возьмуць удзел дэпутаты трох скліканняў Палаты прадстаўнікоў, члены Прэзідыума Савета Рэспублікі, прадстаўнікі Урада Рэспублікі Беларусь, парламенцкай дэлегацыі Расійскай Федэрацыі на чале са Старшынёй Дзяржаўнай Думы Федэральнага Сходу Расійскай Федэрацыі Грызловава Б.В., Кыргызстана на чале са Старшынёй Жагорку Кенеша Кыргызскай Рэспублікі Султанавым М.Л., Украіны, Малдова, Арменіі, Казахстанца, а таксама дыпламаты, кіраўнікі сродкаў масавай інфармацыі, шматлікія запрошаныя.

У рамках святчэнных мерапрыемстваў пройдуць рабочыя сустрэчы кіраўніцтва і дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў з калегамі з краін блізкага замежжа.

ЖЫЦЦЁВЫЯ ГЛЫБІНІ ІВАНА НАВУМЕНКІ

Пайшоў з жыцця народны пісьменнік Беларусі

Вядомы беларускі празаік, літаратуразнавец, доктар філа-лагічных навук, акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук Рэспублікі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Якуба Коласа, пра-мі Ленінскага камсамола Беларусі... А для нас, звяздоўцаў, — і колішні калега. Іван Якаўлевіч працаваў у газеце «Звязда» ў 1951—1952 гадах...



Ён нарадзіўся 16 лютага 1925 года ў г. Васілевічы Рэчыцкага раёна ў сям'і чыгуначніка. У га-ды Вялікай Айчыннай вайны быў падполшчыкам, уваходзіў у раз-ведвальна-дыверсійную групу, быў партызанам бригады імя Па-намарэнкі. У 1943-м прызваны ў армію, ваяваў на Ленінградскім і Першым украінскім франтах, ва-Усходняй Прусіі... Пасля дэмабі-лізацыі працаваў у газетках і ад-начасова вучыўся на заочным аддзяленні філфака БДУ...

Багатая жыццёвая біяграфія Івана Навуменкі стала асновай

Звяздоўцы.

Дэпутаты Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па аддуцыі, культу-ры, навуцы і навукова-тэхнічнаму прагрэсу смуткуюць у сув-язі са смерцю народнага пісьменніка Беларусі НАВУМЕНКІ Івана Якаўлевіча і выказваюць глыбокае спачуванне родным і блізім нябожчыка.

Кафедра беларускай літаратуры і культуры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта глыбока смуткуе з прычыны смер-ці аднаго са старэйшых прафесараў кафедры, акадэміка На-цыянальнай акадэміі навук, народнага пісьменніка Беларусі Івана Якаўлевіча НАВУМЕНКІ і выказвае шчырыя спачуванні сваёму калегу Паўлу Іванавічу Навуменку, а таксама ўсім ро-дным і блізім нябожчыка.

«Еўрабачанне-2007» У фінале нацыянальнага адбору — анёл, суперзоркі і філасофскае пытанне

У пятніцу позна вечарам прафесійнае журы і тэлеглядачы Бела-русі займаліся «музычным матэматыкай»: падзвіліўшы выступ-ленні 15 п'юфіналістаў тэлевізійнага музычнага конкурсу «Еўра-Фест» на свае чаканні і ўваўлены аб сапраўднай еўрапейскай му-зыцы, атрымалі 3 фіналістаў.



пражыць цэлы год. Калі з'явіцца такое жаданне — чаму б не? — разважала Наталя Калдуна, для якой сёлетні адбор стаў ужо трэцяй спробай. Віктар Ру-дэнка, саліст гурта «Dali», які штурмуе нацыянальны адбор у другі раз, паабя-цаў, што «трэці дубль» аба-вязкова будзе, і што для яго будучы прыдуманы но-выя запамінальныя фішкі».

— Пыл, я і не такіх фэстывалі прайграваў», — відаць, маючы на ўвазе леташняе «Еўрабачанне». Задволенымі здаваліся такса-ма іншыя дэбютанты конкурсу — гомельскія хлапчуковы гурт «Бар-нео» і мазырскія «Сваеякі», укра-інка Ірына Ярына. «Мы з вамі па-знаёмліліся, значыць, праграму-максімум мы выканалі. Цяпер буд-дзецце прыходзіць на нашы кан-цэрты. Я жадаю ўсім творчага росту, і каб у наступным годзе ўсе ўзялі першыя месцы», — ап-тымістычна прагназаваў саліст і кіраўнік «Сваеякоў» Аляксей Зай-цаў. «Прыямае тое, што ў Бела-русі адбор адкрыты, празрысты, і кожны можа ў ім паўдзельніча-ць. У нас выбар адбываецца закры-тым шляхам. А тут вельмі шчыра, адкрыта і аднолькава цёпла ста-мывацца да ўсіх канкурсантаў», — расказала 19-гадовая Ірына Яры-на, якая летас спрабавала сябе ва ўкраінскім адборы (заняла 3-е месца ў адным з паўфіналаў).

«Адчувацьна сібе абсалютна сва-тобна, расказана ў ўпэўнена на сцэ-не, нічога не баялася. Ці падам за-яўку зноў? Не ведаю, трэба яшчэ

БЕЛИНВЕСТБАНК
Поздравляем наших клиентов и партнеров с наступающим Новым 2007 годом и Рождеством Христовым! Пусть здоровье, благополучие и успех будут вашими постоянными спутниками!

БЕЛИНВЕСТБАНК	
Карачун Татьяна Николаевна	Карточка VISA Classic с зачислением на карт-счет 200 долларов США
Щелок Андрей Анатольевич	Карточка VISA Classic с зачислением на карт-счет 200 долларов США
Пальчевский Олег Владимирович	Карточка VISA Classic с зачислением на карт-счет 200 долларов США
Кухарчик Виктор Михайлович	Карточка MasterCard Standard с зачислением на карт-счет 150 долларов США
Виторская Елена Валентиновна	Карточка MasterCard Standard с зачислением на карт-счет 150 долларов США
Салогов Игорь Петрович	Карточка MasterCard Standard с зачислением на карт-счет 150 долларов США
Толкач Алексей Станиславович	Карточка MasterCard Standard с зачислением на карт-счет 100 долларов США
Боев Виктор Анатольевич	Карточка MasterCard Standard с зачислением на карт-счет 100 долларов США
Володько Вадим Геннадьевич	Карточка MasterCard Standard с зачислением на карт-счет 100 долларов США

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Вручение призов будет производиться с 21 декабря 2006 года по 12 января 2007 года с 10.00 до 18.00 ежедневно (кроме праздничных и выходных дней) при наличии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, в Центральном офисе банка по адресу: 220002, г. Минск, пр. Машерова, 29, а также в региональных филиалах ОАО «Белинвестбанк» по следующим адресам:
220403, г. Брест, ул. Советская, 50, тел. (8-0162) 23-08-36
210015, г. Витебск, ул. Ленина, 22/16, тел. (8-0212) 29-75-01
246050, г. Гомель, ул. Советская, 7, тел. (8-0232) 74-11-45
230023, г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, тел. (8-0152) 72-02-13
212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 29-а, тел. (8-0222) 22-03-35
Телефоны для справок: (017) 289-36-76, 289-36-87.
www.belinvestbank.by
Лицензия Национального банка Республики Беларусь на осуществление банковской деятельности № 3 от 27.10.2006 г. Свидетельство о государственной регистрации правил проведения рекламной игры № 510 выдано Министерством торговли Республики Беларусь 24.08.2006 г.

ЦАНА ЭНЕРГІІ

Чым скончыцца «энергетычная спрэчка» паміж Беларуссю і Расіяй?

31 студзеня 2007 года Расія ўвядзіць экспартную пошліну на пастаўляемую ў Беларусь нафту. Як паведамляюць расійскія СМІ, у расійскім урадзе тлумачаць такі крок тым, што наша краіна «не рабіла адлічэнняў часткі падатковых збораў ад экспарту нафта-прадуктаў, якія перапрацоўваюцца ў Беларусь з расійскай сыравіны». Да таго ж пакуль бакі не прыйшлі да згоды аб пастаўках газу ў 2007 годзе і стварэнні сумеснага прадпрыемства на базе «Белтрансгаза». Аб сітуацыі, якая склалася, карэспандэнт «Звязды» гутарыць са старэйшай Камісіяй па прамысловасці, паліўна-энергетычным комплексе, транспарту, сувязі і прадрывальніцтваў Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Анатолем ПАЎЛОВІЧАМ і беларускім палітолагам Юр'ем ШАЎЦОВІМ.

Анатоль ПАЎЛОВІЧ: «На працягу года маем два вельмі буйныя выпадкі парушэння пагаднення»
— Як вы ацэньваеце ўвядзенне Расіяй пошлін на экспартную нафту ў Беларусь?
— За 10 гадоў існавання Саюза Беларусі і Расіі зроблена нямаля. Але на працягу апошняга года мы маем два вельмі буйныя выпадкі парушэння паганднага пагаднення аб стварэнні Саюзнай дзяржавы. Першы выпадак — гэта прапанова «Газпрама» рэзка павялічыць кошт газу. Прычым, калі сёння газ для Украіны каштуе 95 долараў, для іншых краін — крыху больш, то Беларусь прапанаваны газ па 200 долараў. Аднак у Саюзным дагаворы напісана аб роўных умовах гаспадарання суб'ектаў гаспадарання ў Расіі і Беларусі.

Другі выпадак — расійскае рашэнне ўрада пра ўвядзенне экспартных пошлін на нафту. Гэта дастаткова сур'ёзная рэч, бо вельмі вялікія сумы грошай цяпер дадаткова неабходна знаходзіць з бюджэту. Хоць у пагадненні аб стварэнні Саюзнай дзяржавы напісана, што мытна-галіна з'яўляецца ў нас свабоднай. Дагэтуль перамяшчэнне тавараў з Беларусі ў Расію і з Расіі ў Беларусь ажыццяўлялася без мытных пошлін.

Што адбылося зараз у Расіі, чаму ідзе метадычнае бамбардзіраванне пагаднення аб стварэнні Саюзнай дзяржавы, — скажаце вельмі цяжка. Шэраговыя грамадзяне Беларусі, парламентарыі не могуць знайсці ў расійскай прэсе канструктыўныя аргументы на карысць такіх крокаў, акрамя тых, што Расія абараняе свае нацыянальныя інтарэсы.

На Інтэрнэт-сайтах можна прачытаць заявы асобных расійскіх дэпутатаў пра тое, што трэба ісці яшчэ далей, закрываць доступ беларускіх тавараў на расійскі рынак і г. д. Гэта зусім незразумелая сітуацыя, якая няк не адлюстроўвае настроі ў грамадства Беларусі і Беларусі, калі нашыя народы даюць жыцц у нейкім дзяржаўным фарміраванні разам.

— Якія эканамічныя наступствы для беларускай эканомікі, на ваш погляд, можа мець рашэнне расійскага ўрада ўвесці пошліны на нафту?
— Павышэнне кошту газу і ўвядзенне пошлін на нафту — гэта вельмі вядзючая дадатковая сродкі з бюджэту. А бюджэт Беларусі на 60 працэнтаў з'яўляецца сацыяльна накіраваным. У нейкай ступені павышэнне кошту газу і ўвядзенне пошлін на нафту адыбае частку на прыбытках, якія можаць нашы прадпрыемствы. А пампаванне прыбыткаў —

На скрыжаванні думак

гэта і заробатная плата, і сацыяльнае забеспячэнне. Такім чынам, нашаму ўраду трэба вельмі сур'ёзна думаць, які выйсці з сітуацыі.
— Ці можна меркаваць, што расійскае рашэнне ўрада аб увядзенні пошлін на нафту з'яўляецца адным са сродкаў ціску на беларускі бак у спрэчцы вакол кантролю над «Белтрансгазам»?
— Я не магу рабіць такіх ацэнак, бо не ўдзельнічаю ў перамовах з расійскімі бокамі... Я не магу сказаць, што гэта з'яўляецца ціскам хоць бы таму, што Беларусь з'яўляецца саюзнікам Расіі. І мы павінны разам працаваць у рамках стварэння Саюзнай дзяржавы. Сёлета ў снежні прыняты бюджэт Саюзнай дзяржавы на 2007 год. Раней бюджэты прымаліся значна пазней. Прычым гэты бюджэт стаў большым на 30 працэнтаў у параўнанні з палярэдым. Такім чынам ёсць некаторыя пазітыўныя, які нельга не заўважваць.

— Ці можна чакаць паўтарэння ў Беларусі мінулага года «ўкраінскага варыянта» (калі «Газпрам» спыніў пастаўкі газу для Украіны), калі пагадненне аб пастаўках расійскага газу ў Беларусь не будзе падпісана да 24 гаўдзін 31 снежня?
— Я не думаю, што да гэтага можа дайсці. Бо і з беларускага боку, і з расійскага — прагматыкі. І я спадзяюся, што пагадненне будзе падпісана ў тэрмін.
— Як вы ацэньваеце перамовы, якія адбыліся паміж прэзідэнтамі Расіі і Беларусі ў Маскве 15 снежня?
— Думаю, падчас перамоў абмяркоўваліся і праблемы паставак энерганосбітаў. Пасля вызвання Прэзідэнта Беларусі аб тым, што бакі «знайшлі нітку, за якую можна ўчапіцца» хочацца спадзявацца, што перамовы далі пазітыўны імпульс для таго, каб урады дзюж краін знайшлі станоўчы рашэнні праблем, якія ўзніклі.

Юр'ю ШАЎЦОВУ: «Справа не ў кантракце, а ў тым, як далей развіваць Саюзную дзяржаву»
— Як вы ацэньваеце рашэнне расійскага ўрада аб увядзенні пошлін на нафту ў Беларусь?
— Гэта рашэнне не стала нечаканым. Бо барыцца за «Белтрансгаз» ідзе вельмі абвострана. І дадзенае рашэнне — гэта нават больш, чым проста барыцца за «Белтрансгаз». Расія ўжо стала сыравіназдабываючай краінай і абарона нацыянальных інтарэсаў разглядаецца там перш за ўсё як абарона сваіх сыравінных сектараў. І расійскаму боку, безумоўна, не падабаецца наяўнасць побач (някай і ў

— Якія эканамічныя наступствы для беларускай эканомікі, на ваш погляд, можа мець рашэнне расійскага ўрада ўвесці пошліны на нафту?
— Павышэнне кошту газу і ўвядзенне пошлін на нафту — гэта вельмі вядзючая дадатковая сродкі з бюджэту. А бюджэт Беларусі на 60 працэнтаў з'яўляецца сацыяльна накіраваным. У нейкай ступені павышэнне кошту газу і ўвядзенне пошлін на нафту адыбае частку на прыбытках, якія можаць нашы прадпрыемствы. А пампаванне прыбыткаў —

гэта і заробатная плата, і сацыяльнае забеспячэнне. Такім чынам, нашаму ўраду трэба вельмі сур'ёзна думаць, які выйсці з сітуацыі.
— Ці можна меркаваць, што расійскае рашэнне ўрада аб увядзенні пошлін на нафту з'яўляецца адным са сродкаў ціску на беларускі бак у спрэчцы вакол кантролю над «Белтрансгазам»?
— Я не магу рабіць такіх ацэнак, бо не ўдзельнічаю ў перамовах з расійскімі бокамі... Я не магу сказаць, што гэта з'яўляецца ціскам хоць бы таму, што Беларусь з'яўляецца саюзнікам Расіі. І мы павінны разам працаваць у рамках стварэння Саюзнай дзяржавы. Сёлета ў снежні прыняты бюджэт Саюзнай дзяржавы на 2007 год. Раней бюджэты прымаліся значна пазней. Прычым гэты бюджэт стаў большым на 30 працэнтаў у параўнанні з палярэдым. Такім чынам ёсць некаторыя пазітыўныя, які нельга не заўважваць.

— Ці можна чакаць паўтарэння ў Беларусі мінулага года «ўкраінскага варыянта» (калі «Газпрам» спыніў пастаўкі газу для Украіны), калі пагадненне аб пастаўках расійскага газу ў Беларусь не будзе падпісана да 24 гаўдзін 31 снежня?
— Я не думаю, што да гэтага можа дайсці. Бо і з беларускага боку, і з расійскага — прагматыкі. І я спадзяюся, што пагадненне будзе падпісана ў тэрмін.
— Як вы ацэньваеце перамовы, якія адбыліся паміж прэзідэнтамі Расіі і Беларусі ў Маскве 15 снежня?
— Думаю, падчас перамоў абмяркоўваліся і праблемы паставак энерганосбітаў. Пасля вызвання Прэзідэнта Беларусі аб тым, што бакі «знайшлі нітку, за якую можна ўчапіцца» хочацца спадзявацца, што перамовы далі пазітыўны імпульс для таго, каб урады дзюж краін знайшлі станоўчы рашэнні праблем, якія ўзніклі.

Юр'ю ШАЎЦОВУ: «Справа не ў кантракце, а ў тым, як далей развіваць Саюзную дзяржаву»
— Як вы ацэньваеце рашэнне расійскага ўрада аб увядзенні пошлін на нафту ў Беларусь?
— Гэта рашэнне не стала нечаканым. Бо барыцца за «Белтрансгаз» ідзе вельмі абвострана. І дадзенае рашэнне — гэта нават больш, чым проста барыцца за «Белтрансгаз». Расія ўжо стала сыравіназдабываючай краінай і абарона нацыянальных інтарэсаў разглядаецца там перш за ўсё як абарона сваіх сыравінных сектараў. І расійскаму боку, безумоўна, не падабаецца наяўнасць побач (някай і ў

— Якія эканамічныя наступствы для беларускай эканомікі, на ваш погляд, можа мець рашэнне расійскага ўрада ўвесці пошліны на нафту?
— Павышэнне кошту газу і ўвядзенне пошлін на нафту — гэта вельмі вядзючая дадатковая сродкі з бюджэту. А бюджэт Беларусі на 60 працэнтаў з'яўляецца сацыяльна накіраваным. У нейкай ступені павышэнне кошту газу і ўвядзенне пошлін на нафту адыбае частку на прыбытках, якія можаць нашы прадпрыемствы. А пампаванне прыбыткаў —

гэта і заробатная плата, і сацыяльнае забеспячэнне. Такім чынам, нашаму ўраду трэба вельмі сур'ёзна думаць, які выйсці з сітуацыі.
— Ці можна меркаваць, што расійскае рашэнне ўрада аб увядзенні пошлін на нафту з'яўляецца адным са сродкаў ціску на беларускі бак у спрэчцы вакол кантролю над «Белтрансгазам»?
— Я не магу рабіць такіх ацэнак, бо не ўдзельнічаю ў перамовах з расійскімі бокамі... Я не магу сказаць, што гэта з'яўляецца ціскам хоць бы таму, што Беларусь з'яўляецца саюзнікам Расіі. І мы павінны разам працаваць у рамках стварэння Саюзнай дзяржавы. Сёлета ў снежні прыняты бюджэт Саюзнай дзяржавы на 2007 год. Раней бюджэты прымаліся значна пазней. Прычым гэты бюджэт стаў большым на 30 працэнтаў у параўнанні з палярэдым. Такім чынам ёсць некаторыя пазітыўныя, які нельга не заўважваць.

— Ці можна чакаць паўтарэння ў Беларусі мінулага года «ўкраінскага варыянта» (калі «Газпрам» спыніў пастаўкі газу для Украіны), калі пагадненне аб пастаўках расійскага газу ў Беларусь не будзе падпісана да 24 гаўдзін 31 снежня?
— Я не думаю, што да гэтага можа дайсці. Бо і з беларускага боку, і з расійскага — прагматыкі. І я спадзяюся, што пагадненне будзе падпісана ў тэрмін.
— Як вы ацэньваеце перамовы, якія адбыліся паміж прэзідэнтамі Расіі і Беларусі ў Маскве 15 снежня?
— Думаю, падчас перамоў абмяркоўваліся і праблемы паставак энерганосбітаў. Пасля вызвання Прэзідэнта Беларусі аб тым, што бакі «знайшлі нітку, за якую можна ўчапіцца» хочацца спадзявацца, што перамовы далі пазітыўны імпульс для таго, каб урады дзюж краін знайшлі станоўчы рашэнні праблем, якія ўзніклі.

Юр'ю ШАЎЦОВУ: «Справа не ў кантракце, а ў тым, як далей развіваць Саюзную дзяржаву»
— Як вы ацэньваеце рашэнне расійскага ўрада аб увядзенні пошлін на нафту ў Беларусь?
— Гэта рашэнне не стала нечаканым. Бо барыцца за «Белтрансгаз» ідзе вельмі абвострана. І дадзенае рашэнне — гэта нават больш, чым проста барыцца за «Белтрансгаз». Расія ўжо стала сыравіназдабываючай краінай і абарона нацыянальных інтарэсаў разглядаецца там перш за ўсё як абарона сваіх сыравінных сектараў. І расійскаму боку, безумоўна, не падабаецца наяўнасць побач (някай і ў

— Якія эканамічныя наступствы для беларускай эканомікі, на ваш погляд, можа мець рашэнне расійскага ўрада ўвесці пошліны на нафту?
— Павышэнне кошту газу і ўвядзенне пошлін на нафту — гэта вельмі вядзючая дадатковая сродкі з бюджэту. А бюджэт Беларусі на 60 працэнтаў з'яўляецца сацыяльна накіраваным. У нейкай ступені павышэнне кошту газу і ўвядзенне пошлін на нафту адыбае частку на прыбытках, якія можаць нашы прадпрыемствы. А пампаванне прыбыткаў —

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

УКРАЌНЦЫ НЕ ЗАДАВОЛЕНЫ ДЭМАКРАТЫЯЙ

Больш за палову, а менавіта 63 працэнты грамадзян Украіны ў той ці іншай ступені не задаволены дэмакратычнымі працэсамі ў краіне. У той жа час поўнаасцю задаволены ўзроўнем дэмакратыі толькі 24,7 працэнта ўкраінцаў. Такія вынікі апытання, праведзенага Фондам «Дэмакратычныя ініцыятывы».

Пры гэтым незадаволенасць цяперашняй дэмакратыяй у часткі ўкраінцаў настолькі вялікая, што, на іх думку, пры некаторых абставінах было б лепш, калі б краінай кіраваў аўтарытарны лідар, а не дэмакрат. У падтрымку аўтарытарызму выказаліся 21,5 працэнта рэспандэнтаў. Між тым, згодна з вынікамі даследавання, дэмакратыя застаецца найбольш прывабным дзяржаўным устроіствам для Украіны. У гэтым прызналася прыкладна палова апытаных жыхароў краіны. Цікава, што каля 7 працэнтаў рэспандэнтаў выступаюць за адмену пасады прэзідэнта. Такая ж колькасць апытаных лічыць, што кіраўнік дзяржавы павінен выбіраць не народ, як гэта адбываецца зараз, а парламент. За існуючую сістэму выбараў прэзідэнта выказаліся 80 працэнтаў рэспандэнтаў, 5,6 працэнта апытаных з пазіцыяй не вызначыліся.

СКАНДАЛ ВАКОЛ ПАРТЫІ БЛЭРА НАБІРАЕ АВАРОТЫ

У адносінах да акружэння брытанскага прэм'ера Тоні Блэра і дзейнасці Лейбарыскай партыі распачаць новае расследаванне. Іх падарэаць у чыненні перашкод адраўляенню праваўсуддзя. Як паведамляе The Times, Служба крымінальнага праследвання рэкамендавала дэтэктывам Скотланд-Ярда правярць, ці не хаваюць падарэаюныя сведчанні, якія датычацца магчымага прызначэння пэраў у абмен на ахвяраванні ў фонд Лейбарыскай партыі.

Скандал вакол ганділу прэстам разгарэўся пасля таго, як стала вядома, што некаторыя кандыдаты ў Палату лордаў непасрэдна перад свайм прызначэннем унеслі ў Палату Лейбарыскай партыі каля 14 мільёнаў фунтаў стэрлінгаў. Камітэт Палаты лордаў блкавіраваў гэтыя назначэнні, а паліцыя распачала расследаванне. Гэтая свідаржае, што калі супраць пэарыбарыстаў будучы выказаны абвінавачванні ва ўтойванні ўпкі, то гэта тэма будзе дамінаваць у палітыцы на працягу многіх месяцаў, калі не гадоў.

«ЗОРНЫ» КАШТАРЫС

Не сакрэт, што эстрадныя зоркі зусім не супраць падзарабіць на карпаратыўных і прыватных заказах у перыяд навагодніх святаў. Прыкладны каштарыс «зорнага» задавальнення прыводзяць «Новыя известия».

Арганізатары навагодніх шоу ўмоўна падзяляюць зорак расійскай эстрады на чатыры цэнавыя катэгорыі. Вядома, што некаторыя «глыбы», як, напрыклад, Ала Пугачова, Андрэй Макаревіч і Барыс Грэбеншчыкоў, на карпаратыўных прычынах не працуюць. Магчыма, канешне, што справа ў суме, якую пакуль ніхто не прапанавалі. Самая дарагая катэгорыя з «даступных» зорак каштуе ад 50 тысяч долараў за вечар. Гэта Сафія Ратару, Валерыі Лывонцаў, Верка Сярдзючка, а з маладых — гурты «Корни» і «Фабрыка». Другая катэгорыя больш сціплая — ад 30 да 50 тысяч долараў. У яе ўваходзяць каля 30 вядомых гуртоў і выканаўцаў: Алег Газманов, Любэ, «Іванушкі», «Госці з будучага», Іосіф Кабзон, Барыс Місееў, Крысціна Арбакайтэ, Лайма Вайкуле, Валерыі Меладзз і інш. Уладзімір Прэсыкоў-малодшы, Ірына Панароўская, Аляксандр Малінін, Ірына Алеграва, Вітас, Жанна Фрыске, «Блэкшчыня», Аніта Цой і некаторыя іншыя артысты працуюць за 16–30 тысяч долараў. Танней за іншых каштуюць паўзабытыя выканаўцы: Віка Цыганова, Мікалай Трубач, Сяргей Пенкін, Віліі Токараў, «Стрэлкі», Аляксей Глызін, Лада Данс і яшчэ каля сарка прызвішчаў. Яны бяруць за вечар ад 6 да 16 тысяч.



3 16 па 23 снежня яўраі Беларусі святкуюць Хануку — адно з важнейшых святаў у жыцці іўдзеяў. У сталіцы праішоў фестываль мастацкіх калектываў яўрэйскіх абшчын розных гарадоў, які па традыцыі пачынаецца запальваннем ханукальных свечак. Гэтым разам фестываль пачынаўся з малітвы, якую прачытаў галоўны равін прагрэсіўнага іўдаізму Рыгор АБРАМОВІЧ (на фота).

ЗАБОЙЦАМ БЫЛА АЎЧАРКА?

Такая версія не выключалася ў ходзе расследавання прычыны смерці мужчыны-інваліда першай групы, які жыў у Рэчыцкім раёне. У яго пакусыны труп вечарам быў знойдзены на вуліцы, а на палках аўчаркі былі выяўленыя сляды крыві. Вось невядома толькі (ледак гэтай трагедыі няма), ці то сабака напаў на чалавека, калі той быў здэманяў ў бездапаможным стане, ці тады, калі мужчына, магчыма, сам аб нешта ўдарыўся галавой і сканаў, а тут — аўчарка... Як бы там ні было, але тут і там фігуруе сабака.

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

Мінскае аддзяленне Беларускай чыгункі інфармуе пасажыраў аб арганізацыі руху прыгарадных электрацягнікоў у перадсвяточныя і святочныя дні Новага года

дадаткова назначваюцца электрацягнікі
22, 23, 29, 30 снежня 2006 года
● Мінск—Брэст, адр. 17.46 (хуткасць да ст. Баранавічы-Цэнтр. без прыпынкуў, прыб. Брэст 22.04)
22, 29 снежня 2006 года
● Мінск—Аляхновічы, адр. 16.09
● Ін. Культурны—Гарадзея, адр. 14.36
● Гарадзея—Ін. Культурны, адр. 17.26
23, 30 снежня 2006 года як па суботах
дзённым раскладам і дадаткова
назначваюцца цягнікі:
● Мінск—Аляхновічы, адр. 10.53
● Аляхновічы—Мінск, адр. 12.23
● Мінск—Талька, адр. 10.13
● Талька—Мінск, адр. 13.46
● Ін. Культурны—Стоўбыцы, адр. 09.54
● Стоўбыцы—Ін. Культурны, адр. 12.11
● Мінск—Усх.—Барысаў, адр. 10.39
● Барысаў—Ін. Культурны, адр. 12.48
● Ін. Культурны—Барысаў, адр. 11.44
● Барысаў—Ін. Культурны, адр. 15.26

25 снежня 2006 года і 1 студзеня 2007 года як па надзеялах дзённым раскладам і дадаткова назначваюцца электрацягнікі:
● Мінск—Аляхновічы, адр. 13.56
● Аляхновічы—Мінск, адр. 15.39
● Мінск—Аляхновічы, адр. 15.49
● Аляхновічы—Мінск, адр. 17.18
● Мінск—Аляхновічы, адр. 17.18
● Аляхновічы—Мінск, адр. 18.57
● Талька—Мінск, адр. 15.56
● Талька—Мінск, адр. 16.41
● Мінск—Талька, адр. 15.55
● Талька—Мінск, адр. 17.37

Інфармацыю па змяненнях у раскладзе руху цягнікоў можна атрымаць у бюро даведак па тэлефоне 005, 225-54-10.

ХВАЛІ ЗІМУ ПА МІКОЛЕ

Памяць свяціцеля Мікалая Праваслаўнай царквы шануе два разы на год — 22 мая (Мікола Явновы, святкаванне ў памяць пра перанясенне мошчаў свяціцеля) і 19 снежня — Мікола зімоў. У народным календары абодва гэтыя святыя як бы адкрываюць кожны свой сезон: «Мікола — сапраўдная зіма, Мікола — сапраўднае лета».

Нашы дзяды шчыра шанавалі Міколу Цудатворцу, лічылі яго моцным заступнікам падарожнікаў, воінаў, апекуном земляробаў і жывёлагадоўлі. Напаўна, не было сялянскай хаты, дзе на покуці не знаходзіўся б абраз святога Мікалая. «Мо ніхто так не ратуе на вадзе, у дароце ці на вайне, як святы Мікола» — казалі на Случчыне. Народная памяць пра свяціцеля перадалася сучаснаму пакаленню, прытым яна настолькі трансфармавалася, што многія з нас лічаць яго рускім святым, ды яшчэ — селянінам. У той час як свяціцель Мікалай, архіепіскап Мір Лікійскіх, ніколі пры жыцці сваім на тэрыторыі сучаснай Расіі не быў. Ён жыў у другой палове III стагоддзя ў Малой Азіі і праславіўся сваімі чудаўмі і жыццёвымі падзвігамі не толькі ў хрысціянскім свеце. Туркі-мусульмане маюць глыбокую павагу да свяціцеля: у Нікейскай вежы яны дагэтуль клятваліва ахоўваюць той турэмны пакой, у які быў заключаны вялікі епіскап. Існуе паданне, што падчас аднаго з пасяджэнняў Першага Сусветнага савора 325 года ў Нікеі свяціцель Мікалай не сцярыў багачульства аднаго ерэтка і ўдарыў яго па



кпікаў сваёй нязменнай цудоўнай дапамогай усім, хто яе шукаў. Пражыў Угоднік Божы да глыбокай старасці і пасля нядоўгай хваробы мірна адышоў 6 снежня па старому стылю (19-га — па новаму) 342 года. Ён быў пахаваны ў саборнай царкве горада Міры. Пазней мошчы святога былі перанесеныя ў італьянскі горад Бары. У яго цела застаецца дагэтуль натленым і выдзяляе думанае міра, якое валодае ларам цудатварэння. Праваслаўная царква шануе памяць свяціцеля Мікалая не толькі 19 снежня і 22 мая, але і штотыднёва, кожны чацвер, асабліва непасрэдна. Сёння вернікі зяртаюцца да святога са шчырымі малітвамі і просьня яго дапамогі ва Ускай журбе і скрусе — «Прасьвяты Мікалай, перасцеражы і збаў нас ад злой бяды, уратуі тваім малітвамі».

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

Аляксандр ЦЫБІН:

«ДЗЯРЖАЎНЫ ПАКЕТ МЕДЫЦЫНСКАЙ ДАПАМОГІ ЗАСТАЕЦА НЯЗМЕННЫМ»

Развіццё сістэмы аховы здароўя — адзін з нацыянальных прыярытэтаў. Апошнім часам у медыцынскай галіне адбываюцца значныя змяненні. Як адзначаюць спецыялісты, усе такія пераўтварэнні павінны ў выніку прывесці да адчувальнага паліяўнення якасці, павышэння даступнасці паслуг. Наколькі ўжо сёння ўдалося медыцынскай галіне паціентам? На пытанні карэспандэнта «Звязды» адказае начальнік упраўлення арганізацыі медыцынскай дапамогі Міністэрства аховы здароўя Аляксандр ЦЫБІН.

«**ЭАНІМАБАБЛЬ** — У КОЖНЫМ РАЁНЕ»
— Даволі паспяхова рэалізуюцца новыя арганізацыйныя падыходы аказання медыцынскай дапамогі ў вёсцы. Раней у гэтым плане ў нас не было такой сур'ёзнай падтрымкі, якая ёсць зараз. Я маю на ўвазе дзяржаўную праграму адраджэння вёскі. Дагэтуль медыкі праводзілі пазўныя змяненні як быццам не сінхронна з іншымі сферамі, не было шырокага ўзаемадзеяння, таму і вынік не задавальняў. Цяпер усё праблемы вырашаюцца комплексна.

Шмат зроблена па перааснаванню ўрачэбных амбулаторыяў, якія па сутнасці з'яўляюцца асновай сістэмы аховы здароўя ў вёсцы. Можна з упэўненасцю гаварыць аб тым, што адвядзеныя медыцынскія стандарты ўдаецца ўвасабляць у поўнай меры. Сёлета ў аграгарадках былі пераасначаны 82 амбулаторыі (планавалася 79), а ўсяго іх пераабсталявана 132. Адначасова трэба мець на ўвазе, што ў Віцебскай і Магілёўскай абласцях увасабляюцца спецыяльныя міжнародны праект. Падчас яго рэалізавалі былі пераасначаны каля 60 урачэбных амбулаторыяў. Такім чынам, неабходныя работы ўжо праведзены амаль у палове гэтых медыцынскіх устаноў, таму налета, як плануецца, іх пераабсталяванне будзе поўнаасцю завершана. Дарэчы, у наступным годзе будзе выканана і пераабсталяванне аперачынных і рэанімацыйных заўлаў цэнтральных раённых баліцыяў.

— Як ім абсталяваннем забяспечваюцца ўрачэбныя амбулаторыі?
— Амбулаторыі забяспечваюцца сучаснай апаратурай, якая дазваляе своечасова і без асаблівых затрат на падставе аналізу вызначаць дыягназ. Такія тэхнікі адпавядае еўрапейскім нарматывам, гэта своеасаблівы стандартны «набор» для ўрачоў агульнай

ня, якое было праведзена сярэд вяскуцоў. 2/3 жыхароў адначасна, што яны задаволены якасцю медыцынскага абслугоўвання. Адначасна, што ў гарадах такога няма, там зараз ідзе комплекс нявырашаных праблем.

У вёсцы — іншая сітуацыя. Не здарма тут мы ўвасаблялі ідэю канцэнтрацыі медыцынскай дапамогі, каб павялічыць яе ўзровень. Знайшлі прымяненне і ўчастковыя баліцыяў — зараз яны пераўтваряюцца ў баліцыяў сістрынскага дотляду, якіх ужо працуе каля 90. Удалося своечасова спрагназаваць сітуацыю і вызначыць прыярытэты. У Беларусі адбываецца старэнне насельніцтва — гэта аб'ектыўны факт, з такой сітуацыяй сутыкаліся і іншыя краіны. У такім разе актуальным становіцца аказанне менавіта медыка-сацыяльнай дапамогі. Наконт аплаты за такога роду дапамогу існуе шэраг меркаванняў. Напаўна, гэтае пытанне трэба вырашаць на месцы ў індывідуальным парадку, у залежнасці ад сітуацыі.

Наўдана па ініцыятыве ўрада і міністэрства пачала распаўсюджвацца вельмі добрая справа — работа навукоўцаў з везедам на месца, аказанне практычнай дапамогі медыцынскім работнікам, жыхарам вёскі і райцэнтраў. На тэрыторыі Мінскай вобласці гэтай справай займаюцца спецыялісты медыцынскай акадэміі, Віцебскай і Магілёўскай — Віцебскага медуніверсітэта, Брэсцкай і Гродзенскай — Гродзенскага медуніверсітэта, Гомельскай — Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра радыяцыйнай медыцыны і Гомельскага медуніверсітэта, а ў сталіцы — Беларускага медуніверсітэта. Гэта першы такі вопыт і пра вынікі пакуль цяжка весці гаворку, аднак водгукі абнадзеваюць. Такім чынам удзячна навуку наблізіць да практыкі і атрымаць максімальную аздачу.

Спорт-тайм

Сярэбраныя і залатыя педальі

На Кубку свету ў падмаскоўным Крыльцы беларускія велогоншчыкі здабылі на трэку дзве сярэбраныя ўзнагароды. Васіль Кірычэнка ўступіў алімпійскаму чэмпіёну Міхаілу Ігнацэву з Расіі па ачках, заняўшы другое месца. У тым жа 500 метраў ад перамогі Наталлю Цілінскую аддзяліла толькі паўсекунда, затое ў спрынтарскай гонцы ёй не было роўных.

Нашы супраць македонцаў



Жаночая гандбольная зборная пераадолала кваліфікацыйны бар'ер чэмпіянату свету і ў плэй-оф (у чэрвені на Балканах сустрэлася з македонцамі).

Марафон для беларускіх спыненых

Беларуская лёгкаатлетка Галіна Карнацкая, якая сёлета перамагла на марафонскім турніры ў ЗША 17 чэрвеня, дыскваліфікавана на два гады: яе допінг-тэст аказаўся станоўчым.

Мацішчы клуб у Бразіліі

Бразільскі «Інтэрнасіанал» аказаўся мацішчай за іспанскую «Барселону» і стаў клубным чэмпіёнам свету па футболе. Фінал у Японіі выдася не надта галым: адзіны мяч быў забіты на 81-й хвіліне гульні. Перамогу паўднёваамерыканцам прынес дакладны удар Адрыяна.


Канавара зноў лепшы

Абаронца мадрыдскага «Рэала» Фабіе Канавара прызнаны лепшым іграком свету па версіі ФІФА. Італьянскі футбаліст набраў 498 галасоў. У Зінедзіна Зідана, які заняў другую прыступку, 454 ачкі. Рэнальдзінь — 3-е месца (380).

Мінскае звяно лідараў

Пасля перамогі над гроздзінскім «Нёманам» (5:2) мінскі «Керамлі» займае першую прыступку ў Адрыўным першынстве Беларусі па хакею з шайбай (72 ачкі пасля 34 матчаў). На другім месцы — сталічнае «Юнацтва» (70 ачкоў), што ўступіла «Віцебску» ў авертайме — 2:3. На трэцім — мінскае «Дынама» (69): уладальнікі Кубка краіны выйгралі ў наваполацкага «Хіміка-СКА» — 3:2. Магілёўскі клуб «Хімнаваліно» перагуляў «Брэст» — 5:4, а «Гомель» — жлобінскі «Металург» — 4:2.

Бартэз зноў у варотах



Нягледзячы на аб'яцанне завяршыць сваю футбольную кар'еру, экс-варатар нацыянальнай зборнай Францыі Фаб'ен Бартэз зноў зойме месца ў варотах. Цікава, што галікар прызначаны 15 клубам, а той заадыўшы выступаць за французскі «Нант».

«Арсенал» трапіў на ПСВ

У штаб-кватэры УЕФА адбылася жараб'ёўка 1/8 фіналу Лігі чэмпіёнаў. Такім чынам, 20—21 лістапада сустрэцца наступныя пары: «Порту» (Партугалія) — «Чарль» (Англія), «Селцік» (Шатландыя) — «Мілан» (Італія), ПСВ (Галандыя) — «Арсенал» (Англія), «Ліль» (Францыя) — «Манчэстэр Юнайтэд» (Англія), «Ром» (Італія) — «Ліён» (Францыя), «Барселона» (Іспанія) — «Ліверпуль» (Англія), «Рэал» (Іспанія) — «Баварыя» (Германія), «Інтэр» (Італія) — «Валенсія» (Іспанія), Матчы ў адказ пройдзюць 6—7 сакавіка.

Паводле вынікаў жараб'ёўкі ў швейцарскім Ньёне, у 1/16 розыгрышу Кубка УЕФА згуляюць: «Зюльтэ-Варагем» (Бельгія) — «Ньюкасл» (Англія), «Брага» (Партугалія) — «Парма» (Італія), «Ланс» (Францыя) — «Панатікаас» (Грэцыя), «Баер» (Германія) — «Блэкберн» (Англія), «Халзхль» (Ізраіль) — «Рэнджэрс» (Шатландыя), «Ліворна» (Італія) — «Спаньёл» (Іспанія), «Фейенорд» (Галандыя) — «Тотэнхэм» (Англія), «Фенербахчэ» (Турцыя) — АЗ (Галандыя), «Вердэр» (Германія) — «Аякс» (Галандыя), «СПАРТАК» (Македавія), «Сельта» (Іспанія), ЦСКА (Македавія), «Макабі» (Хаіфа, Ізраіль), АЕК (Грэцыя) — ПСЖ (Францыя), «Бенфіка» (Партугалія) — «Дынама» (Румынія), «Сіўіль» (Румынія) — «Севілья» (Іспанія), «Шахцёр» (Украіна) — «Нансі» (Францыя), «Бардо» (Францыя) — «Асасуна» (Іспанія).

«ПРАСЦЕЙ ВЫБРАЦЬ ЖОНКУ, ЧЫМ ГАЗЕТУ!»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Пра шчаслівы купон, які «прынес» у хату двухкамерны халадзільнік, Іван Вікенцэвіч таксама расказаў цікавую гісторыю. Быў час — Іван Вікенцэвіч браў удзел у розыгрышы рэгулярна, але ніколі нічога не выйграваў і, нарэшце, кінуў «бессэнсоўны занятка». Аднойчы да яго завітала суседка — Галіна Мікалаеўна Кашталёва, а Іван Вікенцэвіч якраз «Звязду» праглядаў. «А што гэта вы чытаеце? — пацікавілася. — Ці цікава? А што за купон такі? Можна нешта выйграць? Дык трэба адаславаць! Запоўніце яго, Іван Вікенцэвіч. Я зараз на ФАП іду, па дарозе ваш купон адпраўлю».

— Яшчэ і канверт за свае грошы купіла, — паківаў галавой пенсіянер.

Такім чынам, з лёгкай рукі Галіны Мікалаеўны сям'я Новік атрымала двухкамерны халадзільнік. На радасць Іван Вікенцэвіч абяцаў абавязкова аддзячыць суседцы: менавіта яна прапанавала ўзяць удзел у розыгрышы.

Не маглі не падзяліцца сваімі ўражаннямі і жонка Івана Вікенцэвіча Клаўдзія Аляксандраўна:

— Я неяк яму сказала: ты, маўляў, «Звязду» гадоў за 40 выпісаеш, купоны адсылаеш, а нічога ніколі не выйграваў. Мо, выпішы нейкую іншую газету. А як прачытала, што ён выйграў, такі падумала: пэўна, дайшло маё слова да рэдакцыі.

Не да рэдакцыі, шанюная Клаўдзія Аляксандраўна, —

значна вышэй. У апошняй інстанцыі, відаць, пачулі вашу просьбу. Рэдакцыя ніколі выйгрышы не падтасоўвала. Прынамсі, аб выйгрышы. Да нас чам даходзяць лісты са скаргамі ад чытачоў, якія удзельнічаюць у розыгрышы гадамі і нічога не выйграюць. Дык што ж трэба зрабіць, каб выйграць у звяздоўскім розыгрышы? — Трэба кагосьці зацікавіць «Звяздой», каб чалавек прапанаваў узяць удзел у розыгрышы і сам адаслаў купон, — прапанаваў Іван Вікенцэвіч. — Тады можна цацкаць станоўчага выніку. Паспрабуеце, а раптам атрымаецеца.

Акрамя сям'і Новік сярод тых, хто прыйшоў сустрэцца з журналістамі «Звязды», былі і нашы пастаянныя падпісчыцы Валянціна Рыгораўна Бортнік і Марыя Івануна Панюк. Абедзве прызналіся, што без сваёй газеты адчуваюць пэўны дыскамфорт: «Быццам нешта прапускаю ў жыцці», — сказала Валянціна Рыгораўна. А Марыя Івануна запрасіла нас быць у іх краях часцей, асабліва вясной і летам: «Вы тады самы пераканаецца, якія ў нас прыгожыя кравявікі!»

Лёс звяздоўскі прызоў непрадказальны. Магчыма, нехта яшчэ з жыхароў Мастоўскага раёна выйграе тэлевізар ці халадзільнік. Тады мы з радасцю зноў завітаем у гэты гасцінны край. А пакуль што шлях наш вёў у Ляхавічы (Брэсцкая вобласць), дзе нас ужо чакала Тамара Івануна Козел. Для яе ўдача ўвабасілі ў новенькі тэлевізар. Напярэдні агульняў вынікаў розыгрышу жанчына ў сне убачыла белы ліст паперы, на якім было адно толькі слова «выйграла». Для Тамары Івануны гэты год — знамяналы. Летам яна адзначыла сваё 50-годдзе. «Мне вельмі хацелася, каб мой юбілейны год прынес мне нешта незвычайнае і радаснае», — раскажала падпісчыца. — Калі я адпраўляла купон, ад усяго сэрца жадала выйграць. І не драбязу, а буйны прыз».



На сустрэчу з журналістамі калектывам «Звязды» у ДК вёска Рагозінка прыйшло няшмала школьнікаў.

Са «Звяздой» Тамара Івануна ўжо 7 гадоў. Калісьці ёй прапанавала падпісацца на гэтую дачку, якая тады выцялася на філагілічным факультэце. «Такая праўдзівая газета, — сказала дачка, — там ёсць усё, што табе, мама, цікава». «Яна мела раёна», — усміхнулася Тамара Івануна. Рацэпт удачы наша чытачка акрэсліла проста: трэба вельмі моцна хацець выйграць і ад душы гэтага папрасіць у вышэйшых сіл.



Са звяздоўскім суперпрызам Валянціна КОЗЕЛ (справа) з дачкой Марыянай.

Падчас сустрэчы з чытачамі ў гэты гасцінны край. А пакуль што шлях наш вёў у Ляхавічы (Брэсцкая вобласць), дзе нас ужо чакала Тамара Івануна Козел. Для яе ўдача ўвабасілі ў новенькі тэлевізар. Напярэдні агульняў вынікаў розыгрышу жанчына ў сне убачыла белы ліст паперы, на якім было адно толькі слова «выйграла». Для Тамары Івануны гэты год — знамяналы. Летам яна адзначыла сваё 50-годдзе. «Мне вельмі хацелася, каб мой юбілейны год прынес мне нешта незвычайнае і радаснае», — раскажала падпісчыца. — Калі я адпраўляла купон, ад усяго сэрца жадала выйграць. І не драбязу, а буйны прыз».

Са «Звяздой» Тамара Івануна ўжо 7 гадоў. Калісьці ёй прапанавала падпісацца на гэтую дачку, якая тады выцялася на філагілічным факультэце. «Такая праўдзівая газета, — сказала дачка, — там ёсць усё, што табе, мама, цікава». «Яна мела раёна», — усміхнулася Тамара Івануна. Рацэпт удачы наша чытачка акрэсліла проста: трэба вельмі моцна хацець выйграць і ад душы гэтага папрасіць у вышэйшых сіл.

Валянціна ДОЎНА, Інга МІНДАЛЁВА, Уладзімір ЗДАНОВІЧ (фота), Барыс ПРАКОПЧЫК. Мастоўскі раён — Ляхавічы — Мінск.

Сёння

Table with weather forecast for various cities: Сонца, Усход, Запад, Дарожня дзень, Мінск, Віцебск, Магілёў, Гомель, Гродна, Брэст.

Надвор'е на заўтра



...у суседзях

Table with weather forecasts for neighboring cities: ВАРШАВА, МАСКВА, ВІЛЬНЮС, РЫГА, КІЕЎ, С-ПЕЦЬЯРБУРГ.

19 снежня

1906 год — нарадзіўся Леанід Ільіч Брэжнёў. Леанід Брэжнёў быў Першым (затым Генеральным) сакратаром ЦК КПСС з 1964 па 1982 год. Адзін з асноўных арганізатараў змяшчэння М.С. Хрушчоўва ў 1964 годзе. Пры ім была падпрынята кароткачасовая спроба рэфармавання савецкай эканомікі, аднак урашце ў краіне ўзялі веры кансерватыўныя тэндэнцыі, у выніку чаго сталі нарастаць негатыўныя працэсы ў эканоміцы, сацыяльнай і духоўнай сферах грамадства; а ў 1968 годзе была ўчынена інтэрвенцыя ў Чэхаславакію, а ў 1979 годзе савецкія войскі ўвайшлі ў Афганістан. 1296 год — нарадзіўся Альгерд, вялікі князь Вялікага княства Літоўскага. Вядомы як адзін з выдатных палкаводцаў, збіральніку землі старогаўняў беларускай дзяржавы: за час яго кіравання тэрыторыя ВКЛ павялічылася больш як у два разы. «Мне не лоўка карыстацца пасрэднімі зольняцамі не падае навагі — і ўсё ж нярэдка прыносіць людзям больш славы, чым іншыя выдатныя якасці». Франсуа дэ Ларошфуко (1613—1680), французскі пісьменнік-мараліст.

Звычайны салавей трапіў у новую серыю манет...

У наступным годзе Нацыянальны банк плануе прадоўжыць выпуск памятных манет: галоўным банкам ужо зацверджаны пералік манет, якія будуць прапанаваны нумізматам.

Як паведаміў карэспандэнту «Звязды» прэс-сакратар Нацыянальнага банка Міхаіл Журавовіч, так убудыць свет памятная манета, прымеркаваная да 200-годдзя з дня нараджэння нашага знакамітага земляка, выдатнага мастака, музыканта, кампазітара, педагога, публіцыста і навукоўцы XIX стагоддзя Напалеона Орды. Папоўніцца шостай манетай пад назвай «Масленіца» серыя «Святы і абрады беларусаў». Яна раскажа аб свяце ў гонар заканчэння зімы і вясенняга абуджэння прыроды. Серыя «Заказнікі Беларусі» будзе працягнута выпускам памятнай манеты, прысвечанай рэспубліканскаму біялагічнаму заказніку «Дняпра-Сожскі», які размешчаны на паўднёвым усходзе краіны (Гомельская вобласць), а серыя «Умацаванне і абарона дзяржавы» — манетай, прысвечанай Глебу Мінскаму (першы вядомы князь Менскага (Мінскага) удзела, сын Усяслава Полацкага (Усяслава Чарадзея). Памятную манету «Наваеселле» плануецца адкаваць у серыі «Сямейныя традыцыі славы».

Парадуе Нацбанк нумізматаў і новымі серыямі. Адна з іх — «Птушка года». У ёй будзе выпускацца памятная манета, прысвечаная птушцы года Беларусі, вызначаемай грамадскай арганізацыяй «Ахова птушак Бацькаўшчыны». На 2007 год такой птушкай выбраны звычайны салавей. Другая новая серыя памятных манет будзе называцца «Беларускія народныя легенды». Плануецца выпусціць у абарачэнне памятную манету гледачу Юрыя Ефрасіні Полацкай. У наступным годзе сплонуцца 10 гадоў з моманту заканчэння работ па яго ўзнаўленню брэсцкім майстрам-эмальерам сп. Кузімом. Акрамя таго, улічана і прапанова пасольства Беларусі ў Кітайскай Народнай Рэспубліцы аб выпуску памятнай манеты, прысвечанай 15-годдзю ўстанавлення дыпламатычных адносін паміж дзвюма краінамі. Як і ў папярэднія гады будзе працягнута ўдзел Нацбанка ў міжнародных манетных праграмах, перш за ўсё, выпускам памятных манет серыі «Казкі народаў свету» і памятных манет, прысвечаных балету і ахове навакольнага асяроддзя.

Ігар ГРЫШЫН.

БЕЛАРУСЬ ПРАПАНАВАЛА ЮНЕСКО ЗАСНАВАЦЬ ТРАНСГРАНІЧНЫ БІЯСФЕРНЫ РЭЗЕРВАТ У ПАЛЕССІ

Нацыянальная камісія Беларусі па справах ЮНЕСКО накіравала на разгляд гэтай арганізацыі заяўкі аб наданні статусу біясфернага рэзервата трансгранічнай тэрыторыі «Заходняе Палессе» (Беларусь — Польшча — Украіна).

Як было адзначана на пасяджэнні камісіі, трансгранічны біясферны рэзерват прызначаны пераадолець фрагментарнасць прыродных комплексаў, забяспечыць свабодную міграцыю жывёл па шырокіх прасторах Еўропы. Праект па стварэнні экалагічнай сеткі ў Палессі ажыццяўляецца з 2001 года нацыянальнымі камітэтамі па справах ЮНЕСКО Беларусі, Польшчы і Украіны, а таксама навуковымі ўстановамі гэтых краін. Фінансаванне ажыццяўляецца ЮНЕСКО за кошт пазабюджэтных сродкаў, прадстаўленых Японскім трастам фондам.

Уладзімір ВАСІЛЬКОЎ.

КАБ УРАГАН НЕ НАРАБІЎ БЯДЫ

Мы прапануем вам практычныя рэкамендацыі ад спецыялістаў дэпартамента па гідраметэаралогіі, які паводзіць сябе пасля атрымання праз СМІ інфармацыі аб набліжэнні ўрагану або ішчальнага ветру, каб зменшыць наступствы ад іх.

Найперш трэба засцерагчы вокны і аднесці ў памяшканне або замацаваць прадметы, якія знаходзяцца ў двары. Неабходна падрыхтаваць сродкі перамяшчэння, забяспечыць неабходныя запасы пітной вады, прадукты харчавання, медыкаменты і інш. Таксама лепш папярэдне паклапаціцца аб сродках пахаратування і радыёпрыёмніка, якія працуюць аўтаномна. Калі ў час урагану або ішчальнага ветру вы схваліліся ў будынку, то трэба асабліва асцярожна раанення асколкамі аконнага шкла. Трэба адыйсці ад аконных праёмаў. Самым бяспечным месцам падчас урагану з вярчальным падвальнае памяшканне або ўнутранае памяшканне на першым паверсе, якім не пагражае абвалванне. Нельга выходзіць на вуліцу адразу пасля аслаблення ветру, бо праз некалькі хвілін можа быць яго новы парыв. У выпадку вымушчанага знаходжання пад адкрытым небам трэба трымацца далей ад наземных будынкаў і збудаванняў, слупоў, дрэў і правадоў. Нельга знаходзіцца на мастах, плуцераводах, а таксама ў непасрэднай блізкасці ад аб'ектаў, на тэрыторыі якіх існуюць лёгкія на загаранне ці моцна дзюньчыя ядвіўны рэчывы. Найбольш часта траўмы прычыняюць узнятыя ветрам у паветра асколкі шкла, кукі шыферы, чарапіцы, дошкі і інш. Калі вы трапілі пад ураган або ішчальны вецер пад адкрытым небам, лепш схавалася ў любую выемку, легчы ў ёй на дно і моцна прысунуцца да зямлі. Пасля урагану не рэкамендуецца наведваць пашкоджаныя пабудовы, бо яны могуць абваліцца.

ЧЫЙ СЯБАР ЛЕПШЫ?



Прашоў яшчэ адзін паказальны конкурс дэкартаўных і службовых сабак. Званне чэмпіёна сярод чатырохногах сяброў прывоена многім прадстаўнікам лепшых парод.

Предложение о покупке акций ОАО «Белвнешэкономбанк»

Настоящим в соответствии с п. 17 Инструкции о порядке совершения сделок с ценными бумагами на территории Республики Беларусь, утвержденной Постановлением Минфина РБ № 112 от 12.09.2006 года, уведомляю всех заинтересованных лиц о намерении приобрести простые именные акции Открытого акционерного общества «Белвнешэкономбанк»:

- ф.и.о. покупателя;
местожительство покупателя;
наименование и местонахождение эмитента, акции которого приобретаются;
количество акций, которое намеревается приобрести покупатель;
цена покупки одной акции;
сроки, форма и порядок оплаты акций;
адрес, по которому будут заключаться договоры купли-продажи;
дата начала покупки акций;
дата окончания покупки акций;

Аршинов Сергей Михайлович
Московская область, г. Троицк, Микрорайон «В», д. 34, кв. 64
Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк»
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мясникова, 32
10.032.844 (Десять миллионов тридцать две тысячи восемьсот сорок четыре) простых именных акций
3,50 рублей Российской Федерации (Три рубля 50 копеек)
оплата за акции будет осуществлена в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный (текущий) счет продавца в срок не позднее 5-ти банковских дней с момента регистрации договора купли-продажи акций у профучастника — ОАО «Белвнешэкономбанк»
119021 г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 2/22 стр. 6
дата опубликования настоящего предложения в республиканском средстве массовой информации Республики Беларусь
в течение 3-х дней с даты опубликования настоящего предложения в республиканском средстве массовой информации Республики Беларусь.
С.М. АРШИНОВ.

Zvezda logo and contact information: ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА, ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь, РЕГІСТРАЦЫЙНЫ НУМАР 1.

Contact information for the newspaper: Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЕДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: І. БАРАНОЎСкі, С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА, А. МЯСНІКОЎ, Т. ПАДАЛІЦА, С. ПРОТАС (намеснік галоўнага рэдактара), С. РАСОЎЛКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л. СВІДРЫЦКАЯ, А. СЛАНЕЎСкі (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛШУК, І. ШУЧЭНКА. НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а. ТЭЛЕФОНЫ: прыёмная — 287-19-19; аддзелаў: пісьмаў — 287-18-64, падпіскі і распаўсюджвання — 287-18-51, корынданга — 287-19-68, сакратарыята — 292-05-82.

Advertising information: адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292-44-12; «Мясцовае самакіраванне» — 292-21-03, уласных карэспандэнтаў; у Брэсце: 20-37-98, Віцебску: 24-31-92, Гродне: 43-25-29, Гомелі: 74-13-92, Баранавічы: 7-26-02, Магілёў: 32-74-31; бугарляцкі: 292-228-03; даведкі па рэкламе і аб'явах тэл.факс: 287-17-79, e-mail: reklama@zvyazda.minsk.by, рэдактар рэкламнага аддзела — тэл./факс 292-04-52. hml: www.zvyazda.minsk.by E-mail: info@zvyazda.minsk.by Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя пакаідае за сабой права не ўступаць у перапіску з

Advertising information: аўтарамі. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі. Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, з'яўляюцца рэкламнага характару. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы. Газета аддзякувана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў у год. Тыраж 36.281. Індэкс 63850. Зак. № 7028. Нумар падпісны ў 19.30. М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12